



# АБ АДНОЙ ШКОДНІЦКАЙ ДЫРЭКТЫВЕ І ЯЕ АЎТАРАХ

Польскія шпіённыя арганізацыі ў Паркаме БССР усяляк сабатавалі ліквідацыю шкодніцкай арганізацыі саўгасаў.

Калі пават і будучы ліквідаваны шкодніцка стварэння саўгасаў, — рашылі ворагі — трэба абавязкова захаваць межавыя знакі (слупы і курганчыкі), якія-б паказалі межы гэтых гаспадарак. Выкананне гэтай задчы польскія шпіённы ўсклалі на сваіх стаўленіках.

Адукацыйна-аградарства і мелірацыя Паркаме БССР у лютым 1937 года (я таму часу ўжо былі ўсталяваны саюзная ўрада аб ліквідацыі шкодніцкай арганізацыі саўгасаў) даў пісьмовую дырэктыву старшым землепаракладаным раёнаў па ўпарадкаванню зямель ліквідаваных саўгасаў і ўсталяванню межавы і межавыя знакі.

У гэтай дырэктыве сазнава: «Межы прадаземай калгасам зямлі ў натуре, зараз замяшчэння ўсталяваных ўзору межавыя знакі на грашчых калгасам і сувязі з прыроднай зямель, якія з'явіліся ўнутры калгаснага землепаракладання, знішчаюцца» (спісваючы).

Гэта шкодніцкая дырэктыва пашілася на месцы пачынальніка аддзела Казіма і інжынера Ермана.

Картавацкія палітычныя сепаратны кіраўніцтва партыйных і саветскіх арганізацый, многія земляробы, тры перадачы калгасам зямель ліквідаваных саўгасаў, рэлігія выконвалі шкодніцкую дырэктыву, спынялі слупы, не знішчалі паміж межавыя знакі.

У асобных калгасных слупы пакінулі пакінулі і не срубаўшы курганчыкі. Так пачынулі ў Чапінскім раёне пры ліквідацыі саўгаса Абуры-Чышчэ, у Гаўскім раёне — саўгаса Харомы і т. д.

У Копыльскім раёне (старшы землепаракладчык Шумонак) гэта шкодніцкая дырэктыва прыняла досыць шырокія меры. Тут захаваць межавыя знакі ліквідаваных саўгасаў Цымавічы і аддзялення саўгаса Доктаравічы — Чыжычы, не ўсталявалі новых грашчых калгасам, якім перадава саўгаснага зямлі. Гэта шкодніцкая дырэктыва выклікала пераарушэнні паміж калгасамі. Асобныя калгасны пачалі захаваць межавыя знакі і адмаўлялі ад горных, што саюзніцкіх зямель звыш зямлі саўгас на зямлях ліквідаваных саўгасаў.

Старшыня Копыльскага РВБ т. Рубен і сакратар РК КПС(б) т. Масюма прагала

дасі гэтага варожыя акты пры перадачы калгасам зямель ліквідаваных саўгасаў. Удзельнікі паказваюць толькі ўмоўна. Межы і межавыя знакі не ўсталяваюцца. Старыя межавыя знакі не знішчаюцца.

Амаль ва ўсіх раёнах ролубіць ёсць факты, якія захоўваюцца межы ліквідаваных саўгасаў, якія раней належалі кулацкім гаспадаркам, захоўваюцца межавыя знакі былых памешчыцкіх маёнткаў і сялоў. Яна, што і усе гэтыя прыклады свае брукныя рукі польскія шпіённы.

Хто-ж аўтары гэтай шкодніцкай дырэктывы.

Калі з'яўляцца выхаваным горацкага сельгасінтэграта, па сканчэнні якога ён аставацца аспірантам. Хутка па ініцыятыве польскага шпіёна ён прызначаецца галоўным інжынерам і намеснікам пачынальніка кіраўніцтва землепаракладання Паркаме БССР. Яго рукамі ворагі наладзілі забытвалі землепаракладанне, зрывалі севароты, пашаўлялі зямлі аднаасобнічкі.

Пасля ўсяго гэтага намеснік паркомз тав. Баранчык чамусьці прызначыў Казіма пачынальнікам аддзела землепаракладання.

Круты аўтар шкодніцкай дырэктывы — інжынер Ерман таксама з'яўляецца стаўленікам ворага. Ён быў пачынальнікам і пачынальнікам кіраўніцтва землепаракладання, які зараз выскочыў з ворага.

У складзены шкодніцкай дырэктывы прымаў узезд і Фомчэнка. Гэты чалавек таксама ашышчэў на практычных пачынальніцтва ў землепаракладання. Гэта ён, будучы ў камандзіроўцы ў Барысаўскім раёне, даў дырэктыву не ўручачы акты на вечнае карыстанне тым калгасам, якія маюць менш 18 вяроў.

Намеснік паркома т. Баранчык да гэтага часу не паклапаціўся аб скасаванні дырэктывы Казіма і Ермана шкодніцкай дырэктывы. Відць, яна прышла аму па густу.

Аддзел землепаракладання літаральна нічога не робіць па ліквідацыі вынікаў шкодніцтва. Па сутнасці дырэктывы партыі і ўрада аб ліквідацыі вынікаў шкодніцтва ў сельскай гаспадарцы тут па-ранейшаму сабатаюцца.

Усё гэта паказвае, што стаўленікі польскіх шпіёнаў у Паркаме БССР да кажнае не выскочыць.

Вл. МАЧАЛЬСкі.



На прыёмных іспытах у Беларускай дзяржаўнай кансерваторыі. НА ЗДЫМКУ: Валодзя Анонімаў здымае прыёмны іспытан на класу раяля прыёмнай намісі ў складзе выкладчыкаў (злева направа): тт. Мецісона М. Ф., Алентава А. Н., Клумава А. К., Шыфрына М. Г. і заг. навуцальнай часткай кансерваторыі Смельскага. Фото Калінскага (БСФ).

# ЛЮБЕЦКІ АРУДУЕ

Аб шкодніцкай дзейнасці загадчыка талгаснага раёна Любэцкага не раз пісалася на старонках нашага друку. У мінулым годзе Любэцкі быў зніты з пачатку за валікадзяржаўны пашіўнік, за развал работ, за разбачанасць. Але хутка ён быў ановлены на рабоче выкрыты пашіўнік ворагам народу.

Гэта не вышадкова. У раёне і зараз Любэцкі працягвае сваю гаснуцу справу. З 22 НСШ раёна толькі чатыры падрыхтаваныя сустрапаюць новых навучальны год. У большасці пачатковых школ нават не закончаны рамонт. Многія школы дагэтуль не забяспечаны настаўнікамі, у той час, як многія настаўнікі не ведаюць, дзе яны будуць працаваць. Сарвана навучальнае пашіўніцтва і малаліччавыя ў раёне. Развалена работа хат-гаспадарства і ДСК.

А як адносіцца Любэцкі да настаўніцкай, якія з'яўляюцца да яго на службоўчых справах?

Ён выганяў з кабінета, пагражаў і знішчаў з работ. На настаўніцку Грам М. В. нават на канферэнцыі настаўніцкай Любэцкай зрабіў паклёп, нібы яна затырыла і аднавіла органы міліцыі.

Такія адносіны Любэцкага да настаўніцкай паказваюць яго сапраўдны твар. Характарыстыку яго дапаўняе і такі факт: у час правядзення папярэдняй на новую пазыку ў калгасе «Кувалда», Пашацкага сельсавета, п'яны Любэцкі сеў у анагаа калгасніка ў хаце і загадаў прывозіць да яго тых калгаснікаў, якія не падліліся на пазыку. Калі яго сабуйліць Ефіменка прывозіць калгаснікаў, дык Любэцкі ўставаў і навіваў на іх з лаянкай. У выніку папярэдняй ў гэтым участку была сарвана.

Гэта вельмі рабінскія кіраўнікі, але мер не прымаў. Кіраўніцтва раёна спынае кругавую паўку і робіць выглед, што нічога не ведае. Любэцкаму была прадастаўлена магчымасць скарыстаць рабінскую газету «Калгаснік Талгасніцкі» для змяшчэння калябніцкіх і контррэвалюцыйных пашіўнік аместу артыкулаў. Быў зроблены паклёп на адрэсатара Калгасніка СШ Аляксейчыка, які быў зніты з работ. Аляксейчык звыш правільна потым быў адновлены на рабоче СНБ БССР. Таксама былі ўдзельнікі паклёпны на настаўніцкай талгасніцкай сярэдняй школы № 1 Халесова, Сякіра, Петухова. З-за асабістай пошты Любэцкага настаўніцкай Браўкаў быў аб'яўлены ворагам народу. Любэцкі і Ефіменка арганізавалі сістэматычнае паванне дырэктара талгасніцкай

СШ № 1 т. Кобрык. Яе Любэцкі таксама аб'яўлі ворагам народу. Па матэрыялах абследавання ўстаноўлена, што тав. Кобрык адна з лепшых дырэктароў ў раёне.

Аб гусных метадах Любэцкага сведчыць справа з настаўнікам Браўкавічам.

Любэцкі выклікаў да сябе ў кабінет старшыню мясцовага СНБ № 1 т. Петухова і загадаў, каб яна рыхтавала настаўніцкай супроць Браўкавіча. Завуча Халесова таксама выклікаў да сябе і загадаў даць характарыстыку на Браўкавіча, што, можа, ён несевоіч чалавек. Дырэктару-ж школы т. Кобрык (свай былой жонка) Любэцкі прапісаў, што калі яна не даець яму такой-жа характарыстыкі на Браўкавіча, то і яе зніме з работ. Ведаючы, як Кобрык, тав Халесова і Петухова зрабіць гэту гаснуцу справу амавіліца.

У выніку Халесова, Петухова і настаўніцка Сякіра былі Любэцкі зніты з работ. А ў адносінах настаўніцка Браўкавіча нагоднік Любэцкі знайшоў другі выхад. Ён загадаў Ефіменка склаці яна паклёпніцкую дакладную запіску на Браўкавіча ў Паркомасветы. Гэты матэрыял з'явіўся падставай Паркомасветы для ашчына Браўкавіча з работ.

Характары і такі факт. Паркомасветы БССР прапісаў Любэцкаму выклікаць настаўніцка Браўкавіча кампаніяна за нескарыстаны вопуск з разліку адной пошты за кожным прапрапанаваным месца. Любэцкі гэта зрабіў агмювіў і завіў, што Паркомасветы для яго не закон. Зварнуўшы да нарэшты, пракурор талкова раслічмаўчы і сляваў, што гэту справу можа ўрэгудываць пракурор.

30 жніўня зварнуўшы да рабінскага пракурора т. Мажэвіцка. Пракурор завіў: «Так, гэта патрабаванне законнае і гэта пытанне будзе ўрэгудывана, прыходзьце заўтра».

31 жніўня той-жа Жаркевіч загаварыў па-іншаму: «Вачыне, гаворыць, бышмак быць ёсць закон, па якому кампаніяна за нескарыстаны вопуск асобам, знітым з работ, не вылісана. Гэты закон знаходзіцца ў старшын райвыканкома ў стаце і ён мне яго не паказвае. Але які гэта закон, я не ведаю і дапамачыць вам не магу». Па заўвагу, што някая новага закона нічога не вылаваў, пракурор аткаваў: «Прашу мяне не вучыць». Гэты факт даволі характарызуе поравы кіраўніцка Талгасніцкага раёна.

Ф. КАРАЛЕЎ.

# ПАШПАРТНЫ РЭЖЫМ ГАРТОПА

Ля невяліччай хрыпячай будкі па пашпартным дрыўяным складзе гартопа па пашпартнае запішка. Загадчык адзінока прахажывае па вузкум тратуару і пазяхае. За сталом у будцы суме кастрыя.

Спакойна, няма пакунікоў.

— Як-бы купіць шурку дроў, — звартаецца мя да загадчыка.

— А, гэта можна. Пашпарт ёсць?

— Вядома, як-жа — і тут-жа ўручаем пашпарт на дроў.

Навоўна прагалаючы папарты закумент, загадчык хутка аддае пашпарт.

— Нічога не выйдзе, грамадзянін. У вас ужо забрана. Больш адной шуркі не дам.

— А што-ж рабіць, калі ёсць дзве тоці, — прабуе выклікаць загадчыка на разгавор.

— Што-ж, тапіце аду, — пазычы пра зубы пашпартныя словы, з незадаволеннем адказвае ён.

Дроў так і не купіць. Такі-ж дэс дэсцяк, сепень прапоўніць Мяска. На складзе гартопа ляжыць каля 40 тысяч раўметраў дроў, але іх не прадаюць. Чыстоўнік сурова прытрымліваецца картаўніцкай сістэмы і больш адной шуркі дроў нікому не апускаяюць.

Работнікі гартопа ззіўлена, пават з пашпартнага, паваняляюць, што прапоўніць Мяска не маюць патрэбы і таму не купляюць дроў.

— Вось-жа факт, — гаворыць, яны, — за дзень мя прадае ўсяго 50—60 шурка. Бачыце, што многія пакунікі прагалаюць свае калірызы — абавязкова давай ім бірзавыя дроў. Ну і пакоў пашпарт!

На справе-ж словы работніцкай гартопа даляба размышчана з сапраўдніцтва. На складах вач навоўна ніякіх дроў не даюць, калі вы «бясшпартны» або ўжо нібраці нормы. Старшыня гартопа т. Курдзельскі і сакратар гаркома партыі т. Літвін нічога не зрабілі, каб ліквідаваць гэту практыку.

Пры пакуніцы дроў прапоўніць гартопа

устракаюцца з вельміарным пажаскач. Да самага апошняга часу пры гартопа існавала ўсяго адна каса, і з усіх капоў гартопа патрэба было ўпачываць. Дроўны толькі ў памешчанні самота гартопа.

Сапраўдны-ж мятарысты пачынаюць толькі пасля ўлітаў. Перад вачі пакуніцы пытаюць: як дасгавіць дроўны дамоў?

Гартопа няма ні машыні ні коннага тратуара. Праходзіцца пашпартнае перавоз адной шуркі дроў 40—50 руб. і то з заўсёды знойдзем пашпарт.

Характэрна, што да чэрвеня пакоў дроў не прапалалі.

Гартопа загэтуль не выконвае ўказан ЦК КПС(б) і Саўпаркома БССР аб перавозе сваёй работы і ліквідацыі пашпартнай сістэмы на вопуску дроў. Праганіць шпартна ў трэст пашпартна ізе вель маруна. Тут пачалі перш за ўсё з пашпартна шпартна.

Між тым час не першій. Новы тратуар павіне быць да 1 студзеня 1938 года самастойна гартаваць і вывесці з дэс 200 тысяч раўметраў дроў. У яго разраджэнне ўрадам адпущана 2 мільён рублёў на кабітаўладанні. У выніку гэтых рублёў на адрэсаваныя сроткі. Тэ-т вяртае мае вачі аўта- і гужавы транспарт. Лаво ўсё неабходна для нармальнага бясперабарнага забяспечання насельніцтва Мяска дроўнамі.

Але-ж гартопа абсалютна нічога не зрабіў для падыштоўкі прадажу дроў без пашпартна.

Маючыся 4 склады знаходзіцца каля ка гартопа. У некаторых раёнах (Шчэрба, Калыварыя) звыш няма складаў.

Горавет павінен зраз-жа прыняць з хатны для арганізацыі дастаці дроў у насельніцтва на дом, павінен рашучо барацьбу са спекулянтамі. Пера ўжо неспсі ўзорны паратам у забяспечанні дрэвамі прапоўніць Мяска.

І. Т.

# ПОМНІКІ ВАЙНЫ 1812 ГОДА

Прыгожае лясістая мясцовасць Салтанатаў, якая знаходзіцца ў 13 км. ад Магілёва на Быхавскім масе, усяляе курганамі-помнікамі французска-рускіх вайны 1812 года. Вальмі часта і цыпер калгаснікі тут на палях знаходзіць металічныя часткі ваенных доспехаў і зброі французскай і рускай арміі.

У часе паходу Напалеона і на Мяску 11 ліпеня тут аб'яўля бой паміж французскім корпусам Даву і корпусам рускіх зоек, якім камандаваў Раеўскі. Не гледзячы на значную перавагу сіл, воіны Напалеона былі адшпены і часова вымушаны былі затырыцца ў Салтанатаў.

(ВЛТА).

# НЕБЫВАЛЫ ўРАДЖАМ НА БЫЛЫХ БАЛОТАХ

Калгас Любэцкага, Рэчыцкага, Даманацінскага і іншых раёнаў Беларускага Палесся зналі на асунальных балотах пашпартнае ўраджай аэрнавых, тэхнічных і гарадскіх культур, у 2—3 разы перавышваючы ўраджай на ашчытных стара-ворных зямлях.

Найбольш зыўляючы прыклад даў у гэтым годзе Любэцкі раён. Калгасны гэтага раёна ў сярэднім сабралі на асвеценні ім былых балотах аўсу—150—200 пулоў з гектара, жыта — 120—150 пулоў, проса — 150 пулоў, капуста-валянка да 78 пулоў з гектара. Штучныя луці даі з двух укосаў 450—500 пулоў

з гектара, а ў пашпартных месцах ураджай даходзіць да 600 пулоў.

48 калгасу Любэцкага раёна разгарнулі плер у басейне ракі Ареса ў будні маштабах работ па асушэнню і авасенню новых балот. 60 тратуару зьявіць пад'ёмныя цапны і асеннім заўжучым.

Пашпартнае ўраджайнае пашпартнае парадка раённага камітэта з праектамі каля калгасу, на якой зашчынены план мелірацыйных работ на бліжэйшым годзе. На працягу 2—3 год мелірацыйныя работамі тут будзе ахоплены да 20 тысяч гектараў балот.

# Аднаасобнікі не ведаюць дзе сеяць

Аднаасобнікі Кавалеўскага сельсавета (Баўруйска раён) да гэтага часу не ведаюць дзе сеяць аўсы. Старшыня сельсавета Рымбург ужо яшчэ не адзеў ні зямлю. Можны дзець аднаасобнікі прыходзяць у сельсавет да Рымбурга пытаюць дзе іі сеяць. Але адказ заўсёды наступнае адзі: «Пашакайце, выведу, там і ўкажу, дзе вам сеяць».

# КАЛГАСНІК

Гэта «счапанне» даваў да таго, што ні адзін аднаасобнік не пачаў апрацоўваць нават глебу пад саўбу.

Гіжбуры ні аднаго схода не правёў з аднаасобнікам па разстаўленню пашпартна СНБ СССР і ЦК КПС(б) аб прадастаўляемых імгатах аднаасобнікам пры ўступленні іх у калгас.

Вл. МАЧАЛЬСкі.

# Парторг Апанкі ў баку ад партработы

У нас на Рованіцкім вівозаводзе (Чэрвеньскі раён) ёсць партыйная група, узначальваная партаргам тав. Апанкі. Але апошні звыш не кіраўніцтва работнай завода і культурна-бытавым абслугоўваннем рабочых. Больш таго, т. Апанкі слаба кіруе партыйна-масавай работай. Рэдакцыя наспенгазеты не працуе. Палітычны партыі гурткі — таксама.

Нямаўна на заводзе арганізавалася секцыя жонкаў ПР. Доўгі час жонкі ПР зварталіся да партарга з просьбай прамацаваць да секцыі камуніста, які-б пра-

вочыі палітычную работу. Тав. Апанкі ўвесь час аднаўтаў гэту справу. Нарэшце ён даручыў кіраваць палітычным гурткам жонкаў ПР камуністу тав. Чучу, які, праводзіць заняткі адзін раз, кудысьці пахаў. Пасля гэтага заняткі зноў не праводзіцца. Калі жонкі ПР зварталіся да тав. Апанкі за другі раз з просьбай вылучыць другога камуніста, то ён аткаваў: «У мяне больш любіць вядзе». Лічу, што такі адносіны партарга да сваіх прамых абавязкаў з'яўляюцца больш чым даўнымі.

КАЧАЛАВА.

# БАРАЦЬБА СУПРОЦЬ НАСТУПЛЕННЯ РЭАКЦЫІ ВА ФРАНЦЫІ

С. СЛАБОДСКІ

Чэрвеньскія дні 1936 года ўвоўдуць у гісторыю работнага руху Францыі як значнаыя дата. У чэрвені 1936 года рабочыя масы Францыі, пахтэльны пераможай народнага фронта на парламентарных выбарах 26 красавіка—3 маі, прапяршылі сцялае шырокае наступленне на капітал за неадкладнае пашпартнае свайго становішча, якое значна пагоршылася за прапіншымі гады крызіса. У выніку гэтае грандыёзнага стачачнага руху, у якім прыняла ўдзел звыш 1.800.000 рабочых і які суправаджаўся зацяжым бастунымі прапярэмстваў, французскія рабочыя дзавіліся раду сур'ёзных заваяванняў. Яны дабіліся павелічэння зарплат у сярэднім ад 7 да 15 проц. Зарплата асабліва цяжка апалячавалася катэгорыі была пашпартна і значна большымі размерамі. Прадпрыемствы арганізацыі, да таго часу не прызнаваліся профсаў, вымушаны былі заключыць з імі калябніцкія дагаворы і тарыфныя акты, прызнаць існуючы выбарных рабочых дэлегатаў на прапярэмствах і абавязана не праследваць рабочых за іх прываленнасць да профсава.

Усё гэта заваяванні рабочых былі зафіксаваны ў разе законаў, у спешным парадку прынятых пад папярэкам масе пашпартна і сенатам. Апрача таго, рабочыя дабіліся выдання законаў аб 40-гадзінным рабочым тыдні без зніжэння зарплат, аб штогодных абавязковых аплачаных вопусках у колькасці 12 рабочых дзён у гаў і т. д.

Перамога, атрыманая зыўляючы прапярэдай рабочымі агрутаванасці пад кіраўніцтвам аб'яднанай Усеагульнай Канфедэрацыі Працы і новы пашпартнае парозага фронта, выклікала ў рабочага класа Францыі вельміныя ашчына, умацавала яго веру ў свае сілы і ўзмацніла яго імкненне да арганізацыі. Усеагульная Канфедэрацыя Працы ў сакавіку 1936 года, непасрэдна пасля аб'яднання абшчуч профсававых пашпартна — Унітарнай Усеагульнай Канфедэрацыі Працы і Усеагульнай Канфедэрацыі Працы, пачынала каля мільёна членаў. За год колькасць членаў профсаваў імяла звысць і перазысла да 1 сакавіка 1937 года 5 мільёнаў. Французскія кампаніі, — ініцыя-

тар стварэння народнага фронта і профадзінства, — правядзучае мэксимальную актывнасць у кіраўніцтва чэрвеньскіх рухав, павялічыла колькасць сваіх членаў з 81.000 (31/1-1936 г.) да 331.000 (я сакавіне 1937 г.).

Але перамога народнага фронта і спосеці чэрвеньскага наступлення рабочых масе прывялі ў рух усё сілы рэакцыі, перапашпартна ў адраснае контррэвалюцыйнае. Канфедэрацыя прамысловыяў, якія былі вымушаны ў чэрвеньскія дні капітуляваць перад Усеагульнай Канфедэрацыяй Працы, спсехам рэарганізавалася, аддзялілася ў арганізацыйны гандлярскі і ўключыла ў свае рады арганізацыі дробных і сярэдніх прапярэмстваў. Пад кіраўніцтвам самых рэакцыйных групу будылага капітала — жыватаў металургічнай індустрыі — яна перайшла ў наступленне супроць рабочага класа. Будыны прапярэмствы сталі сістэматычна папярэць рабочыя законы і свае абавязальнасці перад рабочымі і профсавамі. Залучаныя калябніцкія дагаворы навуналіся, а заключеныя новыя калябніцкія дагаворы усяляк адпшпадаліся. 40-гадзінны рабочы тыдзень разлічана прапярэмствам як часова мера, якую трэба ўсяляк дэскрытаваць і сабатаваць. Рабочыя дэлегаты, актывісты і радыкалы членаў ВКТ звышваліся пад усякімі благаніямі і небаганіямі прапагані. На прапярэмствах ужо не пашпартнае стравіць францускай фашысцкай арганізацыі. Выкліканне рабочымі павелічэнне зарплат магчыма мапашпартна стачачнага капітала амаль зьялі на-пашпартна, неважашпартна ўраду дэвальвацыя франка і стварыўшы штучную дарагозю ў краіне.

У сваёй барацьбе супроць рабочых мас і народнага фронта будыны прапярэмствы пашпартнае прапярэмства да прамога сабатажа і дэзаганізацыі вытворчасці. Яны адмаўляюць, у прыме на работу бясшпартна, не гледзячы на пашпартнае рабочых рук і павелічэнне зыкаваў. Яны зноў затырылі выкліканне заказаў абаронага значэння, звышвалічы выш на ўважэнне 40-гадзіннага рабочага тыдны, ад «мелыс-

цындзізанасць» рабочых і т. д. Яны прапярэць рабочых на стачкі, штучна стварылі і развалючы канфлікты, адмаўляючыся падпарадкавацца раённаму трыбунэскаму суду. Яны стараша стынуць каталіцкі профсаваў з арганізацыямі ВКТ, арганізацыю правакацыйнае выступленні фашысцкіх штрайббрэхерскіх арганізацый супроць рабочых.

Завяршыў манопалістычнага капітала (тае называецца «200 сямействаў», якія трымаюць у сваіх руках банкі і будыную індустрыю) вачуць бэззвыснучы прапярэную работу ў мэтах стварэння гаспадарчых групаў індустрыі. Яны вачуць бастурыную спекуляцыю на зыжэнне франка, стварэння штучную дарагозю, ухляюцца па ад уплатаў падаткаў і прыбагошч на масавага вывазу золата за граніцу.

Рэакцыйныя преса, якія знаходзіцца па ўтрыманні «200 сямействаў», ваче сістэматычную агітацыю супроць народнага фронта, праводзіць кампанію хулігані і пакуніцкай супроць французскай кампаніі і ВКТ, імкнучыся адрэзаць радыкал-соцыялістаў ад народнага фронта і настроіць сялянства і гарадскую дробную буржуазію супроць рабочых і кампаніі. У школу караным ітарэсам Францыі развіваўся преса падрываючае міжземных іспанскіх генералаў і фашысцкіх інтэрв'ентаў і дапамагае Гітлера і Мусаліні ў іх зыбоній кампаніі супроць СССР, стаміваючыся пакабніць і сарваць франка-савецкі пакт аб узаемнай дапамозе.

# ШЫРЭІ РАЗГОРТВАЦЬ ПЕРАДКАСТРЫЧНІЦКАЕ СПАБОРНІЦТВА МАС

## УЗНАЧАЛІЦЬ УЗДЫМ МАС

ВЫСТУПЛЕННЕ СЛЕСАРА  
ТАВ. ГІМЕЛЬШТЭЙНА  
(Стаханавец завода імя Мірава)

Лічыў у мінулым годзе з намі, стаханавцамі, лічыліся, дапамагалі ў рабоце, да нас прыслухоўваліся. Потым неак усё змянілася. Інжынерна-тэхнічныя работнікі перасталі цікавіцца работай стаханавцаў, а кіраўнікі ўсё раздзялілі пачаў паўлаваць у поху.

Справа дайшла да таго, што спынілі вывешваць зводкі аб выпрацоўцы стаханавцаў. І мы не ведаем, як выконваем нормы. Так паступова ўсё заглохла. Мы і самі забыліся, што з'яўляемся стаханавцамі. А калі бачым, што тады не цікавіцца, то мімаволі настрой падае.

Бываюць у нас вытворчыя нарады. Многа каштоўных прапаноў прымаюцца на гэтых нарадах. Але яны не выконваюцца гаспадарнікамі. Начальнікі пахаў назаўтра-ж пасля нарады забяваюць аб прапанавах стаханавцаў.

А які ўмовы нашай работы? Мы часта вымушаны прастаіць: то таго няма, то іншага. Гаспадарнікі намы не клапаціцца аб тым, каб забяспечыць нас работай.

Да гэтага часу я збіраў за месяц 5—6 літ Гелера, але, каб мяне нармальна забяспечылі дэталімі, я мог-бы даць значна больш.

У сувязі з апублікаваннем пісьма ініцыятараў стаханавцаў у БССР на заводзе зараз атэавацца вялікі ўздым. Работы хочунь як магі лепш адзначыць за апошнюю XX гадынаў Кастрычнікай рэвалюцыі, бяручы па сабе канкрэтыя абавязанствы на павышэнню прадукцыйнасці працы і паліпавненню якасці.

Усё справа зараз за нашымі кіраўнікамі. Трэба, каб яны гэты ўздым ўзначалілі і забяспечылі кожнага рабочага ўсім тым, што неабходна для выканання ўздым абавязанстваў. Яі асабіста дар абмяняе, калі мяне забяспечыць патрэбнай колькасцю дэталей, выпускаць у месяц не 5—6 літ Гелера, як да гэтых год, а 8, і дзевяці, такім чынам, свой месачны заробак за 1.200 руб.

Пажадана таксама, каб нашы рэспубліканскія газеты больш аддавалі ўвагу на сваіх старонках пытанням стаханавцаў і іх дапамагалі нам змагацца з перашкодамі ў рабоце.

## АДМІНІСТРАЦЫЯ АБ НАС НЕ КЛАПОЦІЦА

ВЫСТУПЛЕННЕ ТАВ. САХАРАВАЙ  
(Стаханавца фабрыкі «Кастрычнік»)

На нашай фабрыцы работа са стаханавцамі запылае. Адміністрацыя ваогу не клапаціцца аб тым, каб дапамагчы рабочым павышаць сваю выпрацоўку.

Раней штодзёна збіраліся зменна-сустраенныя нарады. На іх мы гаварылі, якая работа прастаіць, як мы працавалі мінулыя змену, у каго якая пераробка, вылічалі пераходны ў рабоце. А зараз зменна-сустраенныя нарады чамусьці не праводзяцца. Мы нават не ведаем сваё выкананне норм. Не ведаем і якія пераробкі ў нашай прадукцыі.

Пераход-жа ў рабоце колькі хочам: няма напярэткаў, і работнікі калечыць руды, для абрэзкі мехавых каўчэраў няма нажом, і работніцы з-за гэтага робяць брак. Нема патрэбных іголак, і работніцы галзіваюць прастаіваючы.

Нашы фабрычныя кіраўнікі безкавава адрасяцца да даручанай ім справы і не жадаюць аб забяспечэнні нас неабходнымі інструментамі і матэрыяламі.

## СТАХАНАУЦЫ СЕЛСЬКАЙ ГАСПАДАРКІ

Лепшы ільняперабраўшчык Вялікадзяр МТС Волкаў П. на шыроказахаванай ільняперабраўшчы «ВНПД-5» выпрацаваў за сезон 146,31 гектара ільня. Зараз Волкаў пераехаў на сельку. Ён і тут паказвае прыклады стаханавцаў работы. У першы дзень работы (27 жніўня) у калгасе імя Мірава (Шыльцкі сельсавет) 24-радынай сельмаш ён засеяў 23 гектары жэста пры норме 12 гектараў.

# АГЕНТУРА ВОРАГАЎ У НАРКАМІЮСЦЕ

Совецкая пракуратура і суд створаны для барацьбы з ворагамі народу і іх агентамі, для барацьбы за строгае захаванне савецкіх законаў. Ворагі народу пакаралі за работу гэтых органаў і расправы з чэснымі і адданымі савецкай уладзе працаўнікамі, і адданымі актывам і абаронцамі шкёліцаў, шпіталяў і дыверсантаў.

Якім прыкладам такога шкёліцтва ў Нарксаміюсе БССР можа служыць пракурор аб краінальнай акадэміі за навуку і павагу (арт. 94 КК), выхавань 1932 годзе кіраўніцтва Нарксаміюса. Гэтым пракурорам адмяняліся ўсе прастаіваючыя савецкія законы і ўстанаўляваліся сваёй волі. Усекае рассяледаванне па справах аб паўвагу падацькі амянялася, працоўныя пазбаўляліся любой-бы тым пі было магчыма даць тлумачэнне па сутнасці абвінавачванняў, і суд рашаў справу толькі па падатке акта, складзенага членам сельсавета. Сотні чэсных працоўных казваліся за невыкананне шкёліцкімі ўстанаўленых прапаноў і напярэтых заканаў аб ваагу, а гаспадаркі іх разбураўся канфіскацыя маёмасці. Тым самым ворагі народу імянуліся вылікаць масавае недааваенне насельніцтва.

У 1933 годзе Нарксаміюс, пры ўдзеле намесніка наркома Глезерава і былога старшыні Вярхоўнага суда Кузьмевскага, на сутнасці, сакцыянавалі гэты шкёліцкі пракурор. Барацьбу за ліквідацыю выліку шкёліцтва яны пачалі бабачыць аб незаконнасці пракурора, а ў справах аб незаконнасці пракурора, але і самі праводзілі яго ў жыццё.

Другім актам шкёліцтва была рэпрэсія да пасадзых азначыства за падобнасць

3 верасня ў „Звяздзе“ адбылася нарада кіраўнікоў менскіх прадпрыемстваў і стаханавцаў па пытанню аб разгортванні перадкастрычніцкага спаборніцтва ў сувязі з пісьмом ініцыятараў стаханавцаў руху ў БССР. Ніжэй змяшчаем выступленні стаханавцаў на нарадзе.



Стаханавцы менскіх прадпрыемстваў на нарадзе ў „Звяздзе“.

Фото С. Грына.

## КАЛІ АДМІНІСТРАЦЫЯ СТВАРАЕ УМОВЫ У РАБОЦЕ — РЕЗУЛЬТАТЫ БЛІСКУЧЫЯ

ВЫСТУПЛЕННЕ ТАВ. СЦЯПАНАВА  
(Стаханавец завода «Ударнік»)

Стаханавскі рух на нашым заводзе заняўся. Мы абмяняемся ў гэтым у першую чаргу майстраў і начальнікаў цэху, якія не стараюцца нам неабходных умоў для работы. А магчыма і для павышэння прадукцыйнасці ў нас вялікі вылікі. Рэзервы — невыварпаныя. Гэта ясна папярэжаюць вынікі прэзентацыя 2 верасня стаханавцаў. Усё заводскае грамадства была мобілізавана на павышэнню за гэтыя дні. Работы загалюм былі забяспечаны інструментам, дэталімі. У часе абмяняе пераходны ў поху ўжо высілі рэзультаты работы за гэтыя дні. Майстры і начальнікі цэху абслугоўвалі нас самым неабходным, і рэзультаты атрымаліся даволі добрыя.

Работніца Самант выканала сваю норму на 300 проц., стаханавцы Клячко, Філіповіч — на 285 проц., Рэзнерберг — на 265 проц. Амаць усё стаханавцы выканалі свае нормы на 165—175 проц. У гэты дзень толькі 7 чалавек на ўсёму заводу не выканалі сваёй нормы.

Пры абмеркаванні пісьма стаханавцаў ініцыятараў наш калектыў абавязваўся закончыць гадзінны вытворчы план да 1 снежня, штомесячнае выкананне плана заводам зацвердзі не ніжэй, як да 150 проц.

А калі наша адміністрацыя і інжынерна-тэхнічны персанал будуць штодзёна клапаціцца аб стаханавцаў, мы дасягнем ішчэ „большых“ вытворчых паказальнікаў.

## ПРАПАНЫ СТАХАНАУЦАў НЕ ВЫКОНАЮЦА

ВЫСТУПЛЕННЕ ТАВ. ГРЫБА  
(Стаханавец завода імя Мірава)

У кастрычніцкім адзеле інжынерны і тэхнікі складаюць тэхналагічны пралёк таго ці іншага станка. Але-ж нам, рабочым, яго не паказваюць. А гэта мае вялікае значэнне, асабіста для нас, зборшчыкаў. Мы-б маглі лепш планаваць і лухчэй арганізаваць зборку.

Здароўна ў нас гэтыя выпадкі: калі скончылі зборку станок, тады прыслалюць да яго матор. Вельмі часта матор не падымаюць, і треба зноў пачынаць зборку спачатку. Ужо да 20 матораў прыслалі нам, а патрэбных так і не даюць.

Пры ўвядзенні новых норм стаханавцы ўнеслі шмат прапаноў, якія забяспечылі б хутчэйшае іх асаваенне. Аднак ні адна з іх дагэтуль не праведзена ў жыццё.

Пры актыўным уздзе гэтага-ж Глезерава быў вылічан з партыі пракурор Сенаваў аб ваагу, а гаспадаркі іх разбураўся канфіскацыя маёмасці. Тым самым ворагі народу імянуліся вылікаць масавае недааваенне насельніцтва.

У 1933 годзе Нарксаміюс, пры ўдзеле намесніка наркома Глезерава і былога старшыні Вярхоўнага суда Кузьмевскага, на сутнасці, сакцыянавалі гэты шкёліцкі пракурор. Барацьбу за ліквідацыю выліку шкёліцтва яны пачалі бабачыць аб незаконнасці пракурора, а ў справах аб незаконнасці пракурора, але і самі праводзілі яго ў жыццё.

Другім актам шкёліцтва была рэпрэсія да пасадзых азначыства за падобнасць

## АБУЧУ 5 ЧАЛАВЕК СТАХАНАУСКІМ МЕТАДАМ РАБОТЫ

ВЫСТУПЛЕННЕ ТАВ. ЗАПІЛСНАГА  
(Стаханавец завода «Большевик»)

Чаму ў нас знізіўся за апошні час лік стаханавцаў? Некаторыя гаспадарнікі прабуць апраўдаваць агульнае сярэдняе, інструментаў і іншым аб'ектыўным прычынам. Але ўсё гэта толькі разважання. Стаханавцы хочунь працаваць.

Нашы патрабаванні зусім звычайныя і законныя. Здавалася-б, што аб іх нават і гаварыць не треба было.

Хіба не пераўраваў абавязак дырэктара забяспечыць нас работай, каб мы не прастаівалі, каб станкі былі справуныя і інструмент у парадку. А ў нас выходзіць, што аб гэтых рэчах прыходзіцца гаварыць дзесці разоў на вытворчых нарадах, сколах актыва, выносіць рашэнні, але іх усё-ж не выконваюць.

І зусім зразумела, чаму на нашым заводзе не выконваецца план. А ў нас яма стаханавцаў, якія давалі ўсеагульныя рэкорды, палер аб іх не чуваць. У цэху нават перасталі вывешваць зводкі аб выкананні норм. Якое-ж можа быць спаборніцтва, калі я не ведаю, колькі я выпрацаваў за дзень. А хіба цяжка гэта зрабіць? Быў-жа час, калі кожны з гадзінна мы ведалі сваю выпрацоўку. Адміністрацыя і нашы кіраўнікі страцілі ўсё гэта за стаханавцаў работы; яны ўмудраюцца нават нашы законныя патрабаванні не выконваць. Перастала цікавіцца намі інжынерна-тэхнічная секцыя. А яна ў свой час аказвала нам вялікую дапамогу.

Гэтыя недахопы мы павінны знішчыць.

Нашы кіраўнікі павінны зразумець, што так далей працаваць не можа. Гэты кансерватызм мы павінны азмаць, і тады напавуна работа пойдзе.

У сувязі з прапаноў і ініцыятараў-стаханавцаў аб лепшай папярэжынасці да XX гадынаў Кастрычнікай рэвалюцыі і брду на сабе абавязанства перааць свой стаханавскі вопыт новаму рабочаму т. Іштукевічу, абучаць таксама 3—4 чалавекі на суседняй апарэлі.

## ДА ХХ ГАДАВІНЫ КАСТРЫЧНІКА ДАМ 250 ПРОЦЕНТАЎ НОРМЫ

ВЫСТУПЛЕННЕ ТАВ. МАЛЕВА  
(Ініцыятар стаханавцаў руху на фабрыцы «Кастрычнік»)

У пачатку стаханавцаў руху на нашай фабрыцы хутка расла колькасць стаханавцаў. Што ні дзень, то новыя рэкорды былі. І работа ішла з вялікім уздымам. Кожны імкнуўся ў аэравым спаборніцтве аказаць з адным вынікі Гелера, даць вялікую выпрацоўку. А ў апошні год усё заглохла. Яі асабіста перастаў нават атчуваць, што я стаханавец. Само слова стаханавец неак усё раздзялілі ўпамінацца ў поху.

А хіба работчы сталі горшыя, не хочунь быць стаханавцамі? Нічога падобнага. Кожны работчы хоча стаць стаханавцам, але для гэтага треба яны отарыць сярнячатыя ўмовы.

Чакарда ў нас з рэспэктамі на асобныя прастаіваючыя работы. Тарыфа-нарміроўнае прастаіваючыя работы.

## ПРАСТОЎ ПАНИЖАЮЦЬ ПРАДУКЦЫЙНАСЦЬ

ВЫСТУПЛЕННЕ ТАВ. ВАУЧОК  
(Стаханавца фабрыкі імя Крупскай)

Да апошняга часу не была ўпарадкавана ў нас сістэма зарплата. Яна не захавалася лепш прапавань. У апошні час некалькі паасныліся справы, але ўсё-ж непарнальнасці яшчэ бываюць.

І абавязавося да XX гадынаў Кастрычнікай рэвалюцыі дасягнуць выканання нормы да 200 проц.

Да апошняга часу не была ўпарадкавана ў нас сістэма зарплата. Яна не захавалася лепш прапавань. У апошні час некалькі паасныліся справы, але ўсё-ж непарнальнасці яшчэ бываюць.

І абавязавося да XX гадынаў Кастрычнікай рэвалюцыі дасягнуць выканання нормы да 200 проц.

## ДРЭННАЯ АРГАНІЗАЦЫЯ ПРАЦЫ ЗАТРЫМЛІВАЕ РОСТ СТАХАНАУСКІХ РАДОУ

ВЫСТУПЛЕННЕ ТАВ. МАЧАЛЬСКАЙ  
(Стаханавца фабрыкі імя Крупскай)

У гэты час выканала норму не ніжэй 200 проц. А зараз, пасля воліску—прадукцыйнасць мая пала. Не даю нават 100 проц. нормы. Тлумачыцца гэта тым, што адміністрацыя не дае работы. Прыходзіць да інструктара, ён зааўлае:

— У мяне вялікі запас, работы для цябе няма.

Сядзіць без работы і рысавальшчыца. Словам, з арганізацыяй працы, з зарплаткай рабочага лін ў нас справа стаіць праймае. Ад гэтага і вынікі — выпрацоўка павышаецца, рост стаханавцаў рады затрымліваецца.

А чаму-б нашым кіраўнікамі фабрыкі не заняцца павышэннем парадку ў цэху. Каб кожны работчы быў забяспечан работай, каб былі знішчаны перашкоды, не треба было-б шукаць аб'ектыўных прычынаў чаму астэа фабрыка. Стварыць толькі ўмовы ў рабоце, ліквідуіць затрымкі і поспехі будуць забяспечаны.

І абавязавося сустрэць пролетарскае свята новым павышэннем прадукцыйнасці працы і абучэнні стаханавцаў метадам работы малодзю работніцу, якая працуе побач са мной.

## ПРАСТОЎ УВАШПІ ў СІСТЭМУ

ВЫСТУПЛЕННЕ ТАВ. РУДШЭЙН  
(Стаханавца фабрыкі імя Крупскай)

Калі ні зойдзеш у цэх, заўсёды можна ўбачыць асабна работніц, якія сядзяць без работы. Інструктары кажуць: «У нас няма работы». 3-за дрэннай арганізацыі працы і расстаноўкі людзей прападаюць бескармына сотні, тысячы каштоўных гадзін рабочага часу. А колькі новай прадукцыі мы маглі дадзетка даць краіне!

Адміністрацыя фабрыкі праходзіць міма гэтых з'яў, да іх прывыклі і гэта нікога не турбае.

Нямала прастаюць бывае і з-за нікудышняй работы машын. Механічым пох дрэнна абслугоўвае нас, машыны часта астаіваюцца.

У вышывальным цэху бесь інструктар Дамнавецка, але-ж яна зусім не вучыць работніц, не дапамагае ў аэраванні складаных прапаноў.

На нашай фабрыцы выраста многа новых стаханавцаў, якія паказваюць добрыя ўзоры працы, але-ж іх чамусьці не заўважваюць. Зусім слаба ў нас пастаўлена справа з вылучэннем стаханавцаў на кіруючую работу.

3 166 штатных пасад вярдуваў на рэспубліку 10 мес нікім не замечаным. 26 судзіў палітэагню вынаваенню па атэстацы, па кампраметуючых матэрыялах, які парушалі савецкія законы або проста па неспрыгоднасці. Але да гэтага часу ўсе гэтыя людзі па-ранейшаму працуюць, таму што на тлумачэннях Кузьмевскага і Суханавай, «іх няма кім замініць».

Імя сумнення, што калі камуніст гаворыць, то сарод судзіў яшчэ нямазла аказана чужакоў у ліку тых, якія зарадзіліца палітычна праверанымі.

Аб тым, хто працуе сакратарамі ў судах ні Кузьмевскі, ні Суханавы, ні начальнік аддэла надраў Лус не ведаюць і не прабаўлі даваціцца. Не дзіва нася гэтага, што сакратар надраў у г. Гомелі — Вальфосн дэмастрацыйна адмяноўся прыміць ухад у судовым пасяляцым спекалегіі.

Нельга інакш, як свядомае шкёліцтва, накіравае на развал судовога апарата, разладзіць факт ўна незаконнага ўвадзена ставак зарплата сакратарам суду ў БССР у два разы ніжэй, чым на ўсё аэратыўнае савецкіх рэспубліках. І Кузьмевскі і Суханавы многа гаварылі аб ліквідацыі гэтага шкёліцтва, але пакуль нічога праціна не зрабілі.

Прыстаў і неўпарадкаванасць памяшканняў нарасутоў-гэту абстаноўку школ-

## ДЫРЭКТАР СЛОВА НЕ СТРАЙМАЎ

ВЫСТУПЛЕННЕ ТАВ. ПЛОТЭРМАН  
(Стаханавца фабрыкі «Комунарка»)

Аб нашай фабрыцы ў свой час вельмі многа пісалі, як аб перадавым прадпрыемстве. Была ахота прапавць, кожны дзень у нас паліўлялі новыя энтузіясты-духоснікі. Бывала, іреш на работу і думаш, як-бы перакрыць учарашню выпрацоўку і абмяня таварыша. Каля нас у гэты час так і халзілі майстры і начальнікі цэху, а таксама кіраўнікі фабрыкі.

Быў добры час. Гавару так таму, што гэтага ўжо даўно няма. За апошні час з намі не жамаюцца, не цікавіцца нашай работай.

Норму я заўсёды перавыконвала, а пяр-пер што ні дзень, то прастаі. Сяджу пэ-пэ дзень і нічога не раблю. Пачынаючы з 25 чэрвеня, я на сваім прапесе не працу, мяне перакідаюць на розныя работы. Толькі ўчора неак удалося прапавань пяньмога і то да 12 гадзін дня, а пасля зноў прастаі. І ўвечце сабе, за павору рабочага дня я зрабіла дзве нормы. А каб была работа — які процант выпрацоўкі ў мяне быў-бы!

Гэтымі днямі прышоў да мяне ў пох прадаўнікі газеты і пытае: «Якое вы ўзлі абавязанства да Кастрычнікай гадынаў? Яі адказала, што з вялікай-ахвотай уключылася ў спаборніцтва, але-ж і пэлымі днямі прастаіваю. Прадаўнікі зааўлае: «Дырэктар ваш абцаў забяспечыць работай».

— Ну, думам сабе, раз дырэктар абцаў, значыць будзе. Пазавура прыходжу на работу — зноў така-ж карпіна. Днём зайшоў у пох дырэктар т. Пузанав, а да яго звартаюцца: «Таварыш дырэктар, вы абцаў забяспечыць мяне работай?»

— А ці-ж у лье прастаі? — пытае ён са здыўленнем. Яі нагавару з майстрам, — гаворыць ён, — а калі ў далейшым у лье што-небудзь здарыцца, прыходзь да мяне».

І ўжо ўрадавалася. Раз дырэктар сказаў, значыць будзе зроблена. Але дарам! Дырэктар з цеха пайшоў — і работа пайшла па-старому. Прастайно па-ранейшаму гадзінамі. Аважылася пайсці да дырэктара, ён-жа сам прастаі. І ўвечце сабе, я пэлы дзень чакала каля кабінета, а дырэктара так і не бачыла.

## ВЫКРЫВАЦЬ ВАРОЖЫЯ ДЗЕЯННІ

ВЫСТУПЛЕННЕ ТАВ. ПАДЗЕРАЧОВА  
(Стаханавец завода «Ударнік»)

У рады стаханавцаў часта праглядаць людзі, якія стараюцца падараць работу і савяпраметавань ганаровае імя стаханавцаў. Вос у нашым цэху было аэраі работчы, які штодзёна савямоа замааў гэтовыя стоілы ад вагаў для таго, каб зноў пераробіць. За гэта ён атрымліваў па 50 к. за штуку. У поху ніхто не заўважаў яго шкёліцкай работы.

Калі я перайшоў прапавань на гэты прапсе, то хутка выкрыў жульніцкі махнацы, і яго прагналі з заводу.

У асобным зводзе стаханавцаў калектыў нашага заводу чэсна працуе. Мы ўсё гарым жадаем выконваць свае нормы і льяць, нашай краіне добраахвотна працуючы. Рэзультаты работы за стаханавцаў дзень паказалі, што ў нас вельмі многа магчымае і мы можам даць прадукцыі ў 2—3 разы больш.

## МАЛАДЗЕЖНЫЯ СТАХАНАУСКІЯ БРЫГАДЫ

Па ініцыятыве комсамольскай арганізацыі заводу ланцугоў Галы (Менск) на заводзе 28 жніўня былі створаны тры маладзёжныя стаханавцаў брыгады ў штампавальным і зборачным цэху. Брыгады заключылі паміж сабой соцгавары. Маладзёжы стаханавцы перавыконваюць свае абавязанствы, выконваюць свае планы на 130—150 проц. Комсамольныя гэтыя брыгады тт. Бакалаў, Ганкевіч, Лашчэ сталі дэпутатамі.

## Ініцыятыва стварэння сістэматычнага паршуніна судамі прапавальнае заканаў.

Зусім адсутнічаюць памяшканні для нарасутоў у Кіраўскім, Петрыўскім, Свяцілавіцкім і інш. раёнах. У той-жа час крэдыты на будаўніцтва і рамонт памяшканняў судуў у суме 400.000 рублёў ў 1936 годзе не былі выкарыстаны. Факт незаконнага высялення слухача аэрагуюча суда таксама ніколі не трывожыў спалою Кузьмевскага.

Замест большавіцкай пастаноўкі пытаньняў у НК КШ(О)В і ЦВБ БССР аб недахопах у рабоце судовых аэраў, у прастаі, у пытанні аб кадрах, аб фактах прамота шкёліцтва ў органах юстыцыі, Кузьмевскі займаўся ўхваляеннем па аэрасу ворагаў, прапавань на кіруючую пасты. Ён заўсёды дакаваў ім: «Пад Вешым большавіцкім кіраўніцтвам... усё абстаіць добра». І не дзіва, што за такую «скарпусную» работу ў НКЮ ён быў адначасна і вылучан на работу ў менскі горсавец па ініцыятыве аднаго буйнага польскага шпіёна. Мімаволі ўспамінаюцца абурачны факт, калі ў кабінеце Кузьмевскага, за прастаі таварыша Сталіна быў зойдзён схаваны партрэт абера-банкітара Тропкіна.

І яшчэ адзін факт. У 1934 годзе, пры разглядаванні пытанья аб адным трыпсіне, які прабаўся ў кіраўніцтва Нарксаміюса, былі сакратар парткома Алертэнтай наладаваў «судзіны» нарэды з удзеам Глезерава і Кузьмевскага, хоць абодва апошнія не з'яўляліся членамі парткома. Пытанне аб гэтым было замалана і нават не пастаўлена на абмеркаванне партыянага схода.

КАРПІН, АБУШКЕВІЧ, АБРАМЗЕВІЧ.

